



Доласы Душы



Яднанне ў любові

№ 5 (541)

Субота, 3 чэрвеня 2017 г.

Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

ПАПА ФРАНЦІШАК ЦЭЛЕБРАВАЎ ІМШУ Ў 100-ГОДДЗЕ ФАЦІМСКІХ АБ'ЯЎЛЕННЯЎ



У 100-годдзе аб'яўленняў Маці Божай Фацімскай Папа Францішак у прысутнасці больш чым паўмільёна вернікаў з 55 краін кананізаваў дваіх з трох удзельнікаў падзеяў 1917 г – Францішка і Жасінту Марту. «Неба цяпер па-сапраўднаму мабілізуе ўсіх нас супраць абыхавасці, якая астуджае нашыя сэрцы і ўзмацняе нашую недальнабачнасць», – сказаў Пантыфік.

За паўгадзіны да пачатку Св. Імшы да алтара перад базылікаю ў працэсіі была перанесеная фігура Маці Божай Фацімскай. Вернікі абсыпалі яе пялёсткамі кветак і віталі, махаючы белымі хустчінкамі. Каля фігуры былі размешчаныя рэліквіі Францішка і Жасінты.

Партрэты новых святых аздаблялі франтон базылікі Маці Божай Ружанцовой.

Сярод канцэлебрантаў было восем кардыналаў і 135 біскупаў з усяго свету.

Кананізацыя брата і сястры Марту – візіянераў з Фацімы

– Святая Айцец, Святая Маці Касцёл шчыра просіць, каб Ваша Святасць залічыў да шэрагу святых бласлаўлёных Францішка Марту і Жасінту Марту і каб яны маглі ўшаноўвацца як святые сярод усіх вернікаў, – прамовіў ардынарыі Лейрыя-Фацімскай дыяцэзіі біскуп Антоніа Аўгуста дэ Сантуш Марту, якога суправаджала адказная за кананізацыйны працэс с. Ангела Каэльха.

Працяг на стар. 2

ПАПА ФРАНЦІШАК ЦЭЛЕБРАВАЎ ІМШУ Ў 100-ГОДДЗЕ ФАЦІМСКІХ АБ'ЯЎЛЕННЯЎ

Працяг. Пачатак на стар. 1

Пасля Літаніі да Усіх Святых Папа Францішак урачыста абвясціў па-партугальску формулу кананізацыі: «На хвалу Святой і Непадзельнай Тройцы, для ўзвышэння каталіцкай веры і развіцця хрысціянскага жыцця, моцаю ўлады Пана нашага Езуса Хрыста і святых Пятра і Паўла, а таксама моцаю Нашай улады пасля папярэдніх грунтоўных развагаў, пасля шматлікіх малітваў і парадаў многіх нашых братоў у біскупстве пастанаўляем і заяўляем, што благаслаўлены Францішак Марту і Жасінта Марту з'яўляюцца святымі і залічаныя да шэрагу святых, рэкамендуем шанаваць іх як святых ва ўсім Касцёле. У імя Айца, і Сына, і Святога Духа». Слова Папы выклікалі бурныя воплескі больш чым паўмільённага натоўпу.

Францішак і Жасінта сталі самымі маладымі святымі Каталіцкага Касцёла, якія не з'яўляюцца мучанікамі. Усё яшчэ працягваецца беатыфікацыйны працэс трэцяй візіянеркі, Люцыі дэ Сантуш.

Мы маем Маці!

Спасылаючыся на словы з кнігі Апакаліпсіса Св. Яна: «І знак вялікі з'явіўся на небе: жанчына, апранутая ў сонца», а таксама на выказванне Езуса з Евангелля: «Вось Маці твая», Папа Францішак у гаміліі падкрэсліў, што мы

«маем Маці!», «вельмі прыгожую Пані», гэтак, як казалі паміж сабою візіянеры з Фацімы, вяртаючыся дадому 13 мая сто гадоў таму.

Папа падзякаваў прысутным за наведванне санктуарыя. «Я не мог не завітаць сюды, каб аддаць пашану Панне Марыі і даручыць Ёй Яе сыноў і дачок. Пад Яе плашчом яны не згубяцца; з Яе рук сядзе надзея і супакой, якія так патрэбныя і якіх я жадаю ўсім маім братам у хросце і ў чалавецтве, асабліва хворым і абмежаваным, вязням і беспрацоўным, убогім і пакінутым, – сказаў Святы Айцец і заклікаў да малітвы. – Дарагія браты, молімся да Бога, спадзеючыся, што людзі нас пачуюць; і звернемся ж да людзей з упэўненасцю, што Бог спяшаецца да нас на паратунак».

Кажучы пра фацімскія аб'яўленні, Папа адзначыў, што толькі дзеці бачылі «Нябесную Маці». «Панна Марыя не прыйшла сюды, каб мы ўсе бачылі Яе: для гэтага ў нас будзе вечнасць, вядома, калі мы трапім у неба», – сказаў Святы Айцец.

Папа Францішак узгадаў, што ў адным са сваіх лістоў сястра Люцыя падкрэслівала: Бог вымагае ад кожнага з нас выканання сваіх абавязкаў.

Працяг на стар. 3



ПАПА ФРАНЦІШАК ЦЭЛЕБРАВАЎ ІМШУ Ў 100-ГОДДЗЕ ФАЦІМСКІХ АБ'ЯЎЛЕННЯЎ

Заканчэнне. Пачатак на стар. 1-2

«Неба цяпер па-сапраўднаму мабілізуе ўсіх нас супраць абыякавасці, якая астуджае нашыя сэрцы і ўзмацняе нашую недальнабачнасць. Мы не хочам быць зраненай надзеяй!» – сказаў Пантыфік і нагадаў, што Езус прынізіў сябе і пайшоў ажно на крыж, каб знайсці нас, перамагчы цемру зла і вярнуць да Святла.

Затым Папа сказаў, што Езус, узышоўшы на неба, занёс да Нябеснага Айца людскасць – нашую людскасць – якую Ён прыняў ва ўлонні Маці, Панны, і якую ніколі ўжо не пакіне. «Няхай жа гэтая надзея будзе рычагом жыцця кожнага з нас! Надзея, якая заўсёды падтрымлівае нас, ажно да апошняга ўздыху», – дадаў Папа.

Бласлаўленне хворых

Пасля Св. Камуніі пачалася эўхарыстычная адарацыя, спалучаная з благаслаўленнем хворых. Звяртаючыся да іх, папа Францішак нагадаў, што ў сваіх пакутах Езус узяў на сябе ўсе нашыя цяжкія і ведае, што такое боль, разумее нас, суцяшае і дае нам сілы, як даў святому Францішку Марту і святой Жасінце, святым усіх часоў і мясцінаў. «Касцёл просіць Пана, каб суцешыў церпячых, такіх, як вы, і Ён сапраўды суцяшае вас у глыбіні сэрца, суцяшае вас дарам мучаніцтва», – сказаў Папа.

Пасля Святы Айцец падышоў да хворых у інвалідных калясках, сабраных пад каланадаю санктуарыя, і ўдзяліў ім бласлаўленне Найсвяцейшым Сакраментам.

Потым Папа Францішак удзяліў эўхарыстычнае бласлаўленне ўсім прысутным.

Аздараўлены хлопчык

У кананізацыйнай урачыстасці ўдзельнічаў 10-гадовы Лукас Маэда дэ Алівэра з Бразіліі, чудаўным чынам аздараўлены праз заступніцтва дваіх пастушкоў з Фацімы. У шасцігадовым узросце хлопчык, бавячыся з сястрою, выпаў праз акно дома свайго дзядулі з вышыні сямі метраў, атрымаўшы цяжкую траўму галавы. У выніку траўмы дзіця страціла частку тканкаў мозгу, і дактары заявілі, што нават калі пацярпелы выжыве, то застанецца ў вегетатыўным стане або будзе чалавекам з абмежаванымі разумовымі магчымасцямі да канца жыцця.

Аднак праз тры дні пасля здарэння дактары прызналі, што шасцігадовы хлопчык цалкам здаровы, і выпісалі яго са шпіталю. 2 лютага 2017 г. іншы калектыў урачоў заявіў, што гэты выпадак трэба прызнаць невытлумачальным з навуковага пункту гледжання. Родныя аздараўленага дзіцяці казалі, што падчас ратавання бацька хлопчыка папрасіў дапамогі Маці Божай Фацімскай,

а таксама благаслаўлёных Жасінту і Францішка. Ноччу пасля здарэння сям'я хлопчыка малілася аб аздараўленні. У гэтай жа інтэнцыі малілася таксама адна з манаскіх супольнасцяў сяцёр кляўзуровых.

Лукас разам з сям'ёю падышоў да папы Францішка ў працэсіі з дарамі і радасна прытуліўся да яго.

Напрыканцы Імшы была праспявана марыйная малітва велікоднага перыяду «Regina caeli».

Пасля абеду з біскупамі Партугаліі ў рэкалекцыйным доме Маці Божай з Гары Кармэль папа Францішак паляцеў на верталёце ў лётную базу Монтэ Рэал, адкуль пасля развітальнай цырымоніі адправіўся назад у Рым.



*Падрыхтавала Вольга Качалка
Паводле Ave Maria*

У БАРАНАВІЧАХ АБВЕШЧАНЫ ЧАЦВЁРТЫ САНКТУАРЫЙ МАЦІ БОЖАЙ У ПІНСКАЙ ДЫЯЦЭЗІІ

13 мая 2017 г., у 100 гадавіну фацімскіх аб'яўленняў, касцёл Маці Божай Фацімскай у Баранавічах атрымаў статус дыяцэзійнага санктуарыя і стаў чацвёртым санктуарыем пасля Лагішына, Брэста і Іванава ў Пінскай дыяцэзіі

У пачатку 1990-х кардынал Казімір Свёнтэк сустрэўся з сястрой Люцыяй, адной з тых знакамітых пастушкоў, якім Маці Божая аб'явілася ў партугальскай Фаціме. Пасля гэтай сустрэчы ён вырашыў назваць адзін з касцёлаў у Баранавічах у гонар Маці Божай Фацімскай. Так распачалася гісторыя баранавіцкага «касцёла на Паўночным».

Гісторыю заснавання касцёла ўдзельнікам урачыстасці распавёў пробашч парафіі а. Конрад Патыка SVD. У 1990-я сюды прыходзіла толькі чалавек 40. Сёння ж парафія развіваецца і колькасць вернікаў у ёй павялічваецца. А кожнае лета ад касцёла Маці Божай Фацімскай стартуе пілігрымка ў Будслаў.

Устанаўленне санктуарыя адбылося на пачатку Святой Імшы. Ксёндз Андрэй Рылка зачытаў распараджэнне біскупа Пінскага Антонія Дзям'янкі, пасля чаго набажэнства працягнулася.

«Устанаўленне дыяцэзійнага санктуарыя Маці Божай Фацімскай у Баранавічах у 100-ю гадавіну аб'яўленняў – гэта адмысловы знак і сведчанне жывой веры і марыйнай пабожнасці на нашай зямлі. У гісторыі Паўсюднага Касцёла санктуарыі заўсёды звязаны з навяртаннем і паяднаннем, малітвай і пакаяннем. Гэтыя духоўныя практыкі набіраюць асаблівага значэння ў святле паслання Марыі з Фацімы», – заўважыў біскуп Пінскі Антоні Дзям'янка.

«Мы сёння дзякуем Богу за тагачаснага пробашча і будаўнічага, які выбіраў гэтае меца – ксяндза Ежы Мазура, цяперашняга біскупа і ардынарыя Элцкай дыяцэзіі ў Польшчы. Таксама дзякуем за тых святароў і кансэкраваных асобаў, якія тут вялі і вядуць душпастырскую дзейнасць, ажыццяўляюць сацыяльнае служэнне на карысць патрабуючым», – падкрэсліў Пінскі ардынарыі.

На свята прыехалі шматлікія вернікі з розных парафій Пінскай дыяцэзіі. Далучыліся да арганізацыі ўрачыстасці таксама навучэнцы Між-дыяцэзійнай вышэйшай духоўнай семінарыі імя Св. Тамаша Аквінскага ў Пінску. Святочны настрой у гэты дзень дапамагаў ствараць прыгожы спеў хора.

Устанаўленне яшчэ аднаго санктуарыя – безумоўна, вялікая падзея для ўсёй Пінскай дыяцэзіі. Гэта падзея, якая адгукнулася ў сэрцах саміх вернікаў.

Галіна Луцко з Баранавіч наведвае касцёл Маці Божай Фацімскай ад самога яго асвячэння. Узгадваючы савецкі перыяд пераследу

веры, жанчына вельмі цешыцца, што сёння можна свабодна прыходзіць у святыню.

«Я вельмі радуюся таму, што Бог нам дазваляе сустракацца і маліцца, а таксама прыводзіць іншых у касцёл. Няхай Ён нас усіх блаславіць. Маці Божая – гэта нашая заступніца. Таму я вельмі спадзяюся на яе абарону і апеку. Малюся да яе кожны дзень», – распавяла Галіна.

На парафіяльны фэст многія прыйшлі цэлымі сем'ямі. Са сваёй сям'ёй сюды прыйшла і Вольга Антанюк. «Гэта вялікае шчасце і гонар для нас, а таксама адначасова вялікая адказнасць», – заўважае жанчына.

Пачуцці сваёй цёткі падзяляе яе пляменніца Настасся, якая з задавальненнем наведвае ў мясцовым касцёле катэхезы для дзяцей.

Пасля Святой Імшы духавенства і вернікі Пінскай дыяцэзіі, а таксама госці з іншых дыяцэзій прайшлі ўрачыстай працэсіяй вакол касцёла. Такое вядомае і такое сваё «Авэ Марыя» разносілася па ваколіцах, праслаўляючы Тую, Якой быў прысвечаны гэты дзень.

Напрыканцы набажэнства біскуп Пінскі Антоні Дзям'янка яшчэ раз падзякаваў усім людзям, якія служылі ў гэтым касцёле Маці Божай Фацімскай, і ўдзяліў пастырскае бласлаўленне.

Завяршылася ўрачыстасць выступленнем парафіяльнага моладзевага гурта.



Паводле Catholic.by

КАСЦЁЛ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ У ЖОДЗІНЕ СТАЎ ДЫЯЦЭЗІЯЛЬНЫМ САНКТУАРЫЕМ

13 мая 2017 г. пасля Імшы, якую цэлебраваў арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч у жодзінскім касцёле, іерарх аб'явіў аб устанаўленні касцёла Маці Божай Фацімскай у Жодзіне дыяцэзіяльным санктуарыем

Нагодай для прыняцця такога рашэння стаў юбілей 100-годдзя фацімскіх аб'яўленняў, а таксама «той факт, што парафія Маці Божай Фацімскай у г. Жодзіна Барысаўскага дэканата Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі з'яўляецца асаблівым месцам, дзе збіраюцца вернікі для ўшанавання Найсвяцейшай Панны», – адзначана ў дэкрэце аб устанаўленні новага санктуарыя.

Кожны дыяцэзіяльны санктуарый, згодна з кананічным правам, мае свой статут, які зацвярджаецца дыяцэзіяльным біскупам і ў якім вызначаецца кіраўнік і апыкун санктуарыя –

кусташ. Паводле статута, кусташам новага санктуарыя Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі будзе кожны святар, прызначаны на пасаду пробашча парафіі Маці Божай Фацімскай у г. Жодзіна.

Санктуарыямі ўстанаўліваюцца асаблівыя месцы Божлага культу. У марыйных санктуарыях ушаноўваецца асоба Дзевы Марыі, а вернікі могуць прасіць Маці Божую аб асаблівых ласках і дзякаваць ёй за атрыманыя дары.

Паводле Catholic.by

«ПЕРШЫМІ ПЛІГРЫМАМІ» Ў ЖОДЗІНСКІ САНКТУАРЫЙ СТАЛІ ІЕРАРХІ І СВЯТАРЫ АРХІДЫЯЦЭЗІІ

15 мая 2017 г. ў касцёле Маці Божай Фацімскай у Жодзіне, які 13 мая 2017 г. быў абвешчаны дыяцэзіяльным санктуарыем, прайшла пастырская сустрэча святароў і кансэкраваных асоб Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі

Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч палічыў вельмі сімвалічным, што да новаўстаноўленага санктуарыя прыбылі святары, законнікі і законніцы і назваў іх «першымі плігрымамі ў гэтае святое месца».

Па традыцыі асноўным пунктам сустрэчы стала канцэлебрацыя пастырамі Святой Імшы, гамілію падчас якой прамовіў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, біскупскі вікарыі для Магілёва і Магілёўскай вобласці Аляксандр Яшэўскі SDB.

Разважаючы над зместам евангельскага ўрыўка пра цуд у Кане Галілейскай, іерарх падкрэсліў, што Езус ведаў пра недахоп віна, «аднак не хацеў дзейнічаць сам, Ён хацеў даць у дапамогу маладым Марыю». «Праз гэты жэст Пан паказаў сваё жаданне, каб паміж Ім і чалавекам заўсёды была яна – Маці, якую Ён шчодра падараваў нам усім. Прысутнасць Марыі ў нашым жыцці пачалася ў Кане Галілейскай, працягваецца па сённяшні дзень і будзе аж да канца свету».

Біскуп Аляксандр узгадаў даследаванне аднаго польскага гісторыка, які вылучыў і інтэрпрэтаваў чатыры значныя даты: 1517 (Рэфармацыя – другі вялікі раскол хрысціянства і нараджэнне пратэстантызму), 1717 (заснавана першая масонская ложа ў Лондане, нараджэнне філасофіі асвятчэння), 1917 (у Расіі распачына-

ецца бальшавіцкая рэвалюцыя; масонства ў Італіі арганізоўвае антыкасцёльныя і анты-папскія дэманстрацыі; аб'яўленні Маці Божай у Фаціме) і 2017 (адмаўленне ад прыроды чалавека і яго аб'ектыўных каштоўнасцяў у імя фальшывага пачуцця свабоды, талерантнасці і дэмакратыі).

«Нягледзячы на існуючую свабоду веравызнання і спыненне атэістычнай дзейнасці, у святле фацімскіх аб'яўленняў мы заўважаем, што барацьба з добром і праўдай не спынілася. Сатана не адправіўся ў адпачынак. Ён уцэлавіўся ў новых людзей, якія пад прыкрыццём высокіх лозунгаў хочуць пабудаваць новы свет, новы парадак без Бога, – падкрэсліў іерарх. – Як праз Марыю прыйшло ў свет збаўленне, так праз Яе можа прыйсці і наша перамога ў змаганні за добро і ласку. Таму ніколі не будзем забываць пра Маці Божую».

Напрыканцы Імшы была падпісана дамова паміж Канферэнцыяй Каталіцкіх Біскупаў і айцамі-марыянамі аб распрацоўцы лічбавага фармата Літургіі гадзінаў на беларускай мове.

Пасля Эўхарыстыі навокал санктуарыя адбылася працэсія.

Дзень пастырскай сустрэчы ў Жодзіне супаў з заканчэннем сімпозіума да 100-годдзя фацімскіх аб'яўленняў.

Паводле Catholic.by

«Я ХАЧУ ПЕРАСТУПІЦЬ ЦАРСТВА БОЖАГА ПАРОГ...»

21 мая 2017 г. 130 дзяцей прынялі Першую Святую Камунію ў парафіі Св. Сымона і Св. Алены з рук біскупа Антонія Дзям'янкі



Месяц май – час, калі дзеці і моладзь прыступаюць да першай споведзі і Першай Святой Камуніі. Вашай увазе прапануем фотарэпартаж з парафіі Св. Сымона і Св. Алены.

Першая Камунія дзіцяці – гэта перш за ўсё радасць для тых, хто ўжо адкрыў Эўхарыстыю, перажыў знаёмства з гэтым сакрамэнтам, а значыць адкрыў прысутнасць Хрыста ў Касцёле і ў жыцці.

21 мая 2017 г. 130 хлопчыкаў і дзяўчынак парафіі Св. Сымона і Св. Алены прынялі Езуса ў сваё сэрца і запрасілі Яго застацца з імі назаўсёды. Разам з маленькімі вернікамі ў святой Імшы ўдзельнічалі іх бацькі, бабулі і дзядулі, хросныя і шматлікія госці.

Першая Камунія – радасная падзея не толькі для дзяцей, іх бацькоў і родных, але і для ўсёй парафіяльнай супольнасці. Падрыхтоўка да гэтай важнай падзеі працягвалася два гады. На працягу гэтага часу дзеці ўдзельнічалі ў катэхізацыі – пазнавалі асноўныя праўды веры, вучылі малітвы, разважалі над Божым словам, стараліся пазнаць і палюбіць Хрыста.

Напярэдадні прыняцця сакрамэнту дзеці прыступалі да першай споведзі. Дзеткі павінны самі ўспомніць усе свае грахі, вырашыць для сябе, што яны зрабілі ў жыцці добрага, а што дрэннага. Разабрацца ў сваім мінулым, каб прыйсці да новага жыцця са спакойнай чыстай душой.

Пасля прыняцця Першай Камуніі ў дзяцей пачынаецца белы тыдзень, на працягу якога яны ў першакамунійных строях дзеля ўзрастання ў веры штодзённа ўдзельнічаюць ў маёвых набажэнствах.

«Я ХАЧУ ПЕРАСТУПІЦЬ ЦАРСТВА БОЖАГА ПАРОГ...»

Заканчэнне. Пачатак на стар. 6



У БУДСЛАЎ – НА ВЕРТАЛЁЦЕ: НОВЫ ФАРМАТ ПІЛІГРЫМАК У БЕЛАРУСІ

*З пачатку мая 2017 года жадаючыя наведаць Будслаў і памаліцца каля абраза
Маці Божай Будслаўскай змогуць паляцець туды на верталёце*

Ініцыятарам новага фармату пілігрымак стала парафія Св. Сымона і Св. Алены ў Мінску. У супрацоўніцтве з Рэспубліканскім Саюзам турыстычных арганізацый плануецца павялічыць зацікаўленасць да Будслава з боку турыстаў, у першую чаргу замежных.

Згодна з пастановай Савета Міністраў ад 15.12.2016, населеныя пункты Будслаў і Жыровічы вызначаны цэнтрамі рэлігійнага турызму ў Беларусі, таму падобныя верталётныя пілігрымкі плануецца арганізаваць таксама і ў Жыровічы.

Рэалізоўвае палёты мінскі аэраклуб ДТСААФ. У красавіку адбыліся пробныя палёты па маршруце «Аэрадом Баравая – Будслаў». Замавіць верталёт для пілігрымкі неабходна не пазней, чым за тры гадзіны да планаванага часу вылету.

Кантактныя тэлефоны для зацікаўленых:
8 (017) 505-29-60 (гарадскі нумар)
або 8 (017) 200-44-15.

*Фота Віталія Палінеўскага
і кс. Кірыла Бардонава
Паводле Catholic.by*



МАРЫЯ ПРЫЙШЛА НАГАДАЦЬ ПРА БОЖАЕ СВЯТЛО Ў НАС І ВАКОЛ НАС

«Я не мог не прыехаць сюды, каб пакланіцца Панне Марыі і даручыць ёй яе сыноў і дачок. Пад яе плашчом не губляюцца, з яе рук зыходзяць надзея і спакой», – сказаў Францішак 13 мая 2017 г. падчас урачыстай літургіі на плошчы перад базылікай Маці Божай Ружанцовай у Фаціме з нагоды 100-годдзя фацімскіх аб'яўленняў.

Падчас Св. Імшы, на якой Францішак і Жасінта Марту былі абвешчаны святымі, Папа назваў іх прыкладам надзеі, якая асноўваецца на веры ў Езуса Хрыста. «Дзева Марыя ўвяла іх у бязмежнае мора Божлага святла, накіроўваючы да праслаўлення Пана. З гэтага яны атрымлівалі моц, каб пераадоляць супярэчнасці і цяжары. Божая прысутнасць стала пастаяннай у іх жыцці, што яскрава бачна ў настойлівай малітве за грэшнікаў і няспынным жаданні заставацца побач з Езусам, укрытым у табернакуліуме», – адзначыў падчас гаміліі Святы Айцец.

Марыя, як падкрэсліў Папа, прыйшла не для таго, каб мы яе ўбачылі: «Для гэтага ў нас будзе цэлая вечнасць». Прадказваючы і папярэджваючы аб пагрозе пекла, да якога вядзе жыццё без Бога, яна аб'явілася тром партугальскім

пастушкам, «каб нагадаць пра Божое святло, якое прабывае ў нас і нас агуляе». Па сведчаннях пілігрымаў, працягнуў Пантыфік, Фаціма і ёсць тым плашчом Святла, які нас ахінае тут, як і ў любым іншым месцы, калі шукаем заступніцтва Дзевы Марыі і просім, каб паказвала нам Езуса.

Папа Францішак запрасіў вернікаў дзякаваць Марыі за шматлікія ласкі, якімі яна на працягу ста гадоў з моманту свайго аб'яўлення ў Фаціме адорвае Партугалію і ўвесь свет, і заклікаў кожнага сваім прыкладам і жыццём служыць «рэальнай і дзейснай» надзеяй для іншых.

Урачыстая літургія прайшла на лацінскай і партугальскай мовах у прысутнасці шматлікіх мясцовых вернікаў і пілігрымаў з усяго свету. Удзел у Св. Імшы таксама прымалі прэзідэнты Партугаліі, Парагвая і астраўной афрыканскай краіны Сан-Тамэ і Прынсіпі.

Папа Францішак стаў чацвёртым Пантыфікам, які наведваў санктуарый. У 1967 г. тут быў Павел VI, у 1982 г., 1991 г., і 2000 г. – Ян Павел II, а ў 2010 г. – Бенэдыкт XVI.

*Паводле Беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё*

У ФАЦІМЕ Я ВЫПРОШВАЎ МАТЧЫНАЙ АБАРОНЫ МАРЫІ ДЛЯ ЎСЯГО СВЕТУ

«У Фаціме я занурыўся ў малітву святога вернага Народа; у малітву, якая там ужо сто гадоў цячэ патокам, каб выпрошваць матчынай абароны Марыі для ўсяго свету», – адзначыў Папа Францішак 14 мая 2017 г. падчас малітвы «Уладарка неба» на плошчы Святога Пятра, распаўядаючы пра сваю пілігрымку ў Фаціму.

«У Фаціме я занурыўся ў малітву святога вернага Народа; у малітву, якая там ужо сто гадоў цячэ патокам, каб выпрошваць матчынай абароны Марыі для ўсяго свету. Я дзякую Пану Богу, які дазволіў мне скіравацца да ног Багародзіцы Дзевы ў якасці пілігрыма надзеі і міру», – сказаў Пантыфік.

«Ад самага пачатку, калі ў Капліцы аб'яўленняў я працягнуў час правёў у цішыні, што суправаджалася малітоўным маўчаннем усіх пілігрымаў, узнікла атмасфера засяроджанасці і сузірання, у якой праходзілі розныя моманты малітвы. А ў цэнтры ўсяго быў і ёсць Уваскрослы Пан, прысутны сярод свайго Народа ў Слове і ў Эўхарыстыі. Прысутны сярод шматлікіх хворых, якія з'яўляюцца галоўнымі дзеючымі асобамі літургічнага і душпастырскага жыцця

Фацімы, як і кожнага марыйнага санктуарыя», – сцвердзіў Святы Айцец.

«Кананізацыя Францішка і Жасінты я хацеў прапанаваць усяму Касцёлу іх прыклад з'яднання з Хрыстом і евангельскага сведчання, а таксама хацеў нагадаць усяму Касцёлу аб клопаце пра дзяцей, – дадаў Папа. – Іх святасць узнікла не ў выніку аб'яўленняў, а дзякуючы вернасці і руплівасці, з якімі яны адказалі на атрыманую прывілею – магчымасць бачыць Панну Марыю. Пасля сустрэчы з «прыгожай Пані» – як яны Яе называлі – яны часта маліліся Ружанец, каяліся і прыносілі ахвяры дзеля заканчэння вайны і за душы, якім найбольш патрэбная Божая міласэрнасць».

Пантыфік нагадаў, што і сёння «існуе вялікая патрэба ў малітве і пакаянні, каб выпрошваць ласку навяртання, каб выпрошваць спынення шматлікіх войнаў, якія ідуць па ўсім свеце і ўсё больш пашыраюцца, а таксама заканчэння бессэнсоўных канфліктаў, вялікіх і малых, якія скажаюць аблічча чалавецтва».

*Дж. Мікола Гракаў
Паводле Catholic.by*

«БУДЗЬЦЕ ЎВАЖЛІВЫЯ: ЗАЎСЁДЫ ЁСЦЬ РЫЗЫКА ЗГУБІЦЬ ГОЛАС ПАНА»

7 мая ў нядзелю «Добрага Пастыра» падчас малітвы Уладарка неба на плошчы св. Пятра ў Ватыкане папа Францішак звярнуўся да Евангелля з нядзелі, у якім Езус прадстаўляе сябе ў двух вобразах, якія ўзаемна дапаўняюць адно аднаго



«Гэта вобраз пастыра і вобраз брамы авечага двара, – заўважыў Пантыфік. – Статак, якім з’яўляемся ўсе мы, жыве ў авечым двары, што служыць яму абаронаю – там авечкі ўкрываюцца і адпачываюць пасля цяжкай дарогі. Авечы двор абнесены агароджаю з брамай, пры якой стаіць брамнік.

Да статку набліжаюцца розныя людзі: той, хто ўваходзіць у сярэдзіну праз браму, і той, хто «прабіраецца інакш» (пар. Ян 10, 1). Першы – гэта пастух, пастыр, а другі – гэта чужынец, які не любіць авечак і хоча ўвайсці з іншых інтарэсаў.

Езус атаясамлівае сябе з першым і паказвае блізкія адносіны з авечкамі, што выяўляюцца ў голасе, якім Ён іх кліча і які яны ведаюць і ідуць за Ім (пар. Ян 10, 3). Ён кліча іх, каб вывесці на добрую пашу, дзе яны знаходзяць дастаткова ежы», – сказаў Святы Айцец.

Другі вобраз, з дапамогаю якога Езус сябе прадстаўляе, гэта, паводле слоў Пантыфіка, «брама для авечак».

«Ён кажа: “Я – брама. Калі хто ўвойдзе праз Мяне, будзе збаўлены” (пар. Ян 10, 9), гэта значыць будзе мець жыццё і мець у дастатку (гл. Ян 10, 10). Хрыстус, Добры Пастыр, стаў брамай збаўлення для чалавецтва, таму што аддаў жыццё за сваіх авечак.

Езус, Добры Пастыр і брама для авечак, з’яўляецца кіраўніком, чыя ўлада выражаецца ў служэнні; кіраўніком, які для таго, каб кіраваць, аддае жыццё і не патрабуе ахвяраваць ім ад іншых».

«Такому кіраўніку можна давяраць, як робяць гэта авечкі, якія слухаюцца голасу свайго пастыра, бо ведаюць, што з ім можна пайсці на добрую і багатую пашу. Дастаткова аднаго сігналу, аднаго закліку, і яны ідуць за ім, слухаюцца яго, ідуць за голасам таго, каго адчуваюць як сяброўскую прысутнасць, як моцнае і салодкае быццё разам, што накіроўвае, абараняе, суцяшае і лечыць», – падкрэсліў Папа Францішак.

Як дадаў Папа, такім з’яўляецца для нас Хрыстус. «Існуе такое вымярэнне хрысціянскага досведу, якое мы, магчыма, пакідаем трохі ў цені: духоўнае і пачуццёвае вымярэнне. Адчуванне звязанасці асаблівымі повязямі з Панам, як авечак з іх пастырам».

Заўсёды ёсць рызыка згубіць голас Пана

«Часам мы занадта рацыяналізуем веру і рызыкуем страціць адчуванне тэмбру гэтага голасу, голасу Езуса Добрага Пастыра, які заахвочвае і зачароўвае. Як здарылася з двума вучнямі на шляху ў Эмаўс, у якіх палала сэрца, калі Уваскрослы размаўляў з імі па дарозе.

Гэта цудоўны досвед адчування таго, што Езус нас любіць. Задайце сабе пытанне: «Ці я адчуваю, што Езус мяне любіць?» Для яго мы ніколі не чужыя, а сябры і браты. Аднак не заўсёды бывае лёгка распазнаць голас Добрага Пастыра. Будзьце ўважлівыя. Заўсёды ёсць рызыка згубіць увагу ў гомане мноства іншых галасоў.

Сёння мы пакліканыя не даць ўзбаламуціць сябе падманлівай мудрасцю гэтага свету, але ісці за Езусам, за Уваскрослым як за адзіным надзейным Правадыром, які надае сэнс нашаму жыццю.

У гэты Сусветны дзень малітвы аб пакліканнях – асабліва аб пакліканнях да святарства, каб Пан паслаў нам добрых пастыраў, – папросім заступніцтва Панны Марыі: няхай Багародзіца сваёю дапамогаю падтрымае тых, каго Ён паклікаў, каб яны былі гатовымі аддана ісці за Ягоным голасам», – заключыў Святы Айцец.

Дк. Мікола Гракаў
Паводле Catholic.by

З радасцю паведамляем, што за апошні час Сакрамант Хросту атрымалі:

Зінаіда Вавілава, дачка Адама і Стэфаніі
Мікіта Ліпень, сын Мікалая і Настасі
Мацвей Парфяновіч,

сын Рамана і Веранікі

Марыя Акуліч, дачка Мікіты і Кацярыны
Вікторыя Акуліч,

дачка Мікіты і Кацярыны

Эвеліна Аляксеева,

дачка Аляксандра і Ірыны

Элеанора Карнапелёва,

дачка Уладзіміра і Алены

Дзмітрый Папроцкі, сын Андрэя і Дар'і

Вера Ільон, дачка Аляксандра і Вольгі

Алісія-Міраслава Сапунова,

дачка Яраслава і Ірыны

Ксенія Гусак, дачка Валерыя і Юліі

Аляксандра Васілевіч,

дачка Яўгена і Вікторыі

Сафія-Анна-Марыя Белая,

дачка Ігара і Юліі

Марат Макараў, сын Яўгенія і Наталлі

Анна Пустомліна, дачка Ільі і Сабіны

Алівія Салановіч, дачка Мікалая і Вольгі

Амелія Марчанка, дачка Сяргея і Надзеі

Міхаіл Пацэвіч, сын Сяргея і Вольгі

Цімафей Кулік, сын Аляксея і Алены

Яна Грыб, дачка Андрэя і Вольгі

Елізавета Окішэва,

дачка Аляксандра і Марыі

Марк-Антоній Земцоў,

сын Антона і Віялеты

Максім Дубінчык, сын Алега і Вольгі

Генрых Рослік, сын Паўла і Надзеі

Дар'я Сяліцкая, дачка Міхаіла і Жанны

Варвара Самусік, дачка Анатоля і Алены

Арыём Дыро, сын Яўгена і Ірыны

Цімафей Басюк, сын Ільі і Веранікі

Ульяна-Марыя Дзягілевіч,

дачка Аляксандра і Паліны

Данііл Крупін, сын Мікіты і Святланы

Дарына-Юзэфа Каравацкая,

дачка Ігара і Юліі

Канстанцін Звярко,

сын Віктара і Кацярыны



ВІНШУЕМ МАЛАДЫХ

Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,
якія вырашылі быць заўсёды разам,
і просім для іх асаблівага Божага блаславення

Эдварда Кухцінскага і Ядвігу Кухцінскую

Леаніда Жмачынскага і Валянціну Куневіч

Дзмітрыя Цепляшына і Таццяну Карнаушанка



_____ . _____ 2017 г. у _____ . _____ гадзін
у інтэнцыі _____

5 чэрвеня Панядзелак	6 чэрвеня Аўторак	7 чэрвеня Серада	8 чэрвеня Чацвер	9 чэрвеня Пятніца	10 чэрвеня Субота	11 чэрвеня Нядзеля
7.00 – *	7.00 – ☩	7.00 – *	7.00 – *	7.00 – *	7.00 – *	7.00 – *
9.00 – ☩PL	9.00 – *PL	9.00 – *PL	9.00 – ☩PL	9.00 – ☩PL	9.00 – ☩PL	9.00 – *
12.00 – ☩	12.00 – *	12.00 – ☩	12.00 – *	12.00 – *	12.00 – *	11.00 – S
15.00 – Вяч	15.00 – Вяч	15.00 – Вяч	15.00 – Вяч	15.00 – Вяч	15.00 – Вяч	13.00 – *PL
17.00 – ☩	17.00 – ☩	17.00 – *	17.00 – ☩	17.00 – скл.	17.00 – ☩	15.00 – ☩
19.00 – *	19.00 – ☩	19.00 – ☩	19.00 – ☩	19.00 – ☩	19.00 – ☩	15.00 – Вяч PL
						17.00 – *
						19.00 – *
						21.00 – *

* – Святая Імша ў інтэнцыі аб здароўі, Божым
бласлаўстве, апецы Маці Божай
☩ – Святая Імша ў інтэнцыі памерлых
скл – Святая Імша складковая; мл – Святая Імша для моладзі; слых – Святая Імша для глуханаемых

S – Summa – Святая Імша ў інтэнцыі парафіі
PL – Святая Імша на польскай мове
Вяч – Вячэстая Святая Імша за чыстцовыя душы

Вячэстая Адарыца Найсвяцейшага Сакраманту – у капліцы Маці Божай Будслаўскай
15.00 – Вячэстая Святая Імша ля алтара Божай Міласэрнасці ў інтэнцыі памерлых
16 красавіка – Урачыстасць Змёртвыхпаўстання Пана

АНОНСЫ

У БРАСЛАВЕ ПРОЙДЗЕ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КАСЦЁЛЬНАГА СПЕВУ

14–19 жніўня ў санктуарыі Маці Божай Валадаркі Азёраў у Браславе пройдзе летняя школа касцёльнага спеву. Калектыў выкладчыкаў узначальвае дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Уладзімір Неўдах, арганіст мінскага катэдральнага касцёла.

У праграме:

- пастаноўка голасу для харыстаў і кантараў;
- супольны харавы спеў;
- тэорыя і практыка касцёльнага спеву;
- гісторыя касцёльнай музыкі (факультатыў).

Да ўдзелу запрашаюцца парафіяльныя хоры, вакальныя групы, кожны, каму падабаецца касцёльны спеў і музыка.

Музычная адукацыя не абавязковая, узрост не абмежаваны.

Кошт за 6 дзён – 30 рублёў.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў 14 жніўня ад 15.00 (будынак насупраць касцёла). Пачатак заняткаў у 17.00.

Удзельнікі атрымаюць неабходныя нотныя матэрыялы. Арганізатары забяспечваюць начлег і харчаванне.

З сабой неабходна мець:

- ноты касцёльных спеваў, якія вам найбольш падабаюцца, каб падзяліцца з іншымі;
- спальнік (пры магчымасці);
- музычныя інструменты (абавязкова для музыкантаў).

Кульмінацыя Тыдня касцёльных заняткаў – спеў падчас святой Імшы 19 жніўня на галоўнай урачыстасці Маці Божай Валадаркі Азёраў (палявы алтар).

Анкеты дасылаць да 9 жніўня на e-mail: agniinna@mail.ru

або па адрасе: Парафія Нараджэння Маці Божай, вул. Савецкая, 1, г. Браслаў 211970, Віцебская вобл.

Кантакты:

+375 2153 65-2-36 тэл./факс
+375 29 710-50-37 кс. пробашч
Станіслаў Мжыглуд SDS
+375 29 715 73 42 арганістка Іна Сапун

Паводле waladarka.by